

Алег Трусаў  
кандыдат гістарычных навук,  
Уладзімір Угрыновіч

## ПАЛІХРОМНАЯ КАФЛЯ МІРСКАГА ЗАМКА

Вывучэнне кафлі займае значнае месца ў даследаваннях мастацтвазнаўцаў, гісторыкаў, этнографаў.

Яе мы разглядаем сёня як багатую спадчыну мастацкай мовы са шматлікай разнастайнасцю сродкаў уздзеяння. Прастора і аб'ём, плоскасць і рэльеф, пластыка матэрыялу і фактура, сіметрыя, рытм, прапорцыя, адчуванне маштабу і колер, камбінатарная прыёмы — усё гэта выкарыстана таленавітым майстрам, імя якога народ.


Сярод усіх шматлікіх тыпau і варыянтаў кафлі, яе форм эвалюцынага развіцця на тэрыторыі Беларусі байдзіць самыя эмацыянальныя насычаныя, найбольш прыцягальныя паліхромныя вырабы. Каляровае шматгалоссе гліняных рэльефаў быццам раптоўна ўспыхвае жыццярадаснай, сцвярджальнай сілай з глыбінай сярэднявечча.

З усіх вядомых сёня археалагічных знаходак паліхромнай кафлі з Мінска, Мсціслава, Гальшанаў, Віцебска, Магілёва і іншых беларускіх гарадоў і замкаў самую шматлікую калекцыю складае паліхромная кафля з замка ў Міре. Прыйкладамі складанай, разгалінаванай, шмат'яруснай сістэмы ацяплення з'яўляюцца шматлікія каміны і дымаходы ў мураваных сценах замка. Кожнае памяшканне ў залежнасці ад прызначэння і памераў мела свае печы і каміны, падпрацаваныя яго агульнастылявой харатастыцы. За час існавання будынкаў печы ў іх шмат разоў перарабляліся і перакладаліся па-новаму, кожны раз адлюстроўвалі новыя тэндэнцыі развіцця гэтага рамяства, змены ў мастацкіх схемах кафляных вырабаў. Першыя паліхромныя печы ствараліся ў часы будаўніцтва замковых палацаў у канцы XVI ст. Матэрыялы даследаванняў паказваюць, што ў замках ужо тады існавала вялікая колькасць печаў розных памераў і прызначэння: вялікія і малыя, шафрападобныя, тыя, што выступаюць у памяшканіе і прыціснутыя да сцяны, кутнія ці паастаўленыя пасярэдзіне, размешчаныя ў пакой і тыя, што выходзяць у другое памяшканне. Тут былі печы кухонныя і ацяпляльныя, складзеныя з кафлі тэракотовай,

паліванай зялёнай глазурай і паліхромнай. Простыя печы, найбольш танныя, з цэглы і тэракотовай кафлі, будаваліся ў службовых памяшканнях, сутарэннях. Печы з зялёнай паліванай кафлі, відаць, былі прызначаны для чистых пакояў, часцей на другім паверсе. Печы ж з шыкоўных паліхромных кафляў прызначаліся толькі для пакояў уладароў замка на другім і трэцім паверхах.

Уяўленне пра тое, як выглядалі пакой з паліхромнымі печамі, можна скласці, калі мы паглядзім апісанне памяшканняў таго ж часу з інвентароў маёнтка Смаргонь<sup>1</sup>, які належаў брэсцкаму ваяводу Хрыстафору Зяновічу, а пазней перайшоў ва ўладанне да Радзівілаў. У інвентары за 1621 год мы чытаем апісанне дзвярэй, вокаў і мэблей ў свяtlіцы. Каля кафлянай печкі стаялі два тапчаны і зэдлік на аднаго чалавека. Пакой быў абцягнуты чорным сукном. У ім вісела пяць партрэтаў, з іх тры — партрэты сям'і і два каралеўскія. Чытаем далей. У вялікай сталовай бачым ужо іншае аздабленне пакоя, дзе дзвёры і касякі размаляваны фарбамі, балкон з балісамі, буфет сталярнай работы, дзвеяць вокаў з гербамі, сем сталоў сталярнай работы, пяць зэдляў простых і абцягнутых чорным сукном. Уздоўж сцен лавы, столь размалявана рознымі фарбамі. Сярод пакоя два пазалочаныя падсвечнікі з дзвіном меднымі трубкамі для свечак. Другі падсвечнік з ласіннымі рагамі і галавой дракона наверсе. Падсвечнікі падвешаны на пабеленых ланцугах. Печ з рознакаляровымі кафлямі з гербамі яго міласці, з дымаходам. Уесь пакой, а таксама лавы абцягнуты чорным сукном. Насупраць гэтага пакоя — другі, дзе дзвёры маюць інкрустацию з чорнага дрэва, і гэта далей...

Адным словам, мы бачым, што гэта — самыя багатыя пакой, у якіх дзвёры, вокны, мэбля, асвятленне, нарэшце, печы, як правіла, дарагія, зробленыя з густам, па-мастацку. Абцягнуты чорным сукном сцены, дзвёры з чорнага дрэва і нават мэбля падкрэсліваюць шматколерны роспіс стеноў.



Фрагмент карнізной кафлі. Канец XVI — пачатак XVII ст.

лі і каляровае шматгалоссе кафляных печаў. Па сутнасці, печ становіца галоўным кампазіцыйным цэнтрам прац story пакоя.

Пра паліхромныя печы Мірскага замка, пра іх знешні выгляд, агульныя памеры, тэматыку выяўленчых матываў, пра іх мастацкія вартасці можна меркаваць па кафлях, якія выяўлены ў час археалагічных раскопак 1980—1982 гадоў<sup>2</sup>. Знойдзена восем тыпau паліхромнай кафлі з рознымі іх варыянтамі. Кожнаму тыпу адпавядае характар дэкору, які ў залежнасці ад яго месцаходжання на печы меў адпаведны раслінны і арнаментальны сюжэт. Калі, напрыклад, раслінны арнамент размічаўся на сценных кафлях і запаўняў усю асноўную паверхню печы, то атрымліваўся образ квітнёчай зямлі, спакою, міру, дабрабыту. Калі ж раслінны арнаментаваны матывы наносіліся на кутнія ці на паясавыя кафлі, то яны падкрэслівалі значнасць геральдычных, як правіла, размешчаных пасярэдзіне печы.

Найбольшую колькасць сярод знойдзеных тыпau кафлі складаюць «сцэнныя» квадратныя са стараною 20 см і гарнчарны румпай даўжынёй каля 7—9,5 см. Дэкор на іх двух відаў — раслінны і геральдычны. Шырэй прадстаўлены раслінны, у нізкім рэльєфе, з арнаментальнымі матывамі, падпарадкаваны чатырохчленнай сіметрыі. Фон кафлі цёмна-сіні, парасткі, кветкі і лісце — белыя, дробныя дэталі жоўтыя, рамка па краях — жоўта-зялёная. Раслінны арнамент са стылізаваных лісцяў і кветак (за падабенства з агурочнікам яго ўмоўна называюць «агурковым») вельмі шырокі распаўсюджаны не толькі ў Міре, дзе гэты від малонка прадстаўлены на тэракотовых і зялёных паліваных кафлях, у замку і мястэчку. Яго інтэрпрэтацыі шырокі вядомы ў Мінску, Лідзе, Палацку, Мсціславе і іншых беларускіх гарадах і сведчаць пра мясцовасць пашоўжанне. Сюжэт геральдычнай кафлі перадае фамільны герб Радзівілаў. На жоўтым фоне — аднагаловы цёмна-карычневы арол, сімвал сілы і ўлады. Распасцёртыя крылы і шырокі распаштойленыя ла-



Паясовая кафля. Канец XVI—начатак XVII ст.

пы з кіпцюрамі строга сіметрычныя. На грудзях — сіні щыт з паліяунічымі рагамі — успамін пра паходжанне ад простага паліяунічага. Краі кафлі акрэслены жоўта-зялёнаі рамкай. Агульны каларыт яркі, зычны.

Другая цікавая разнавіднасць паліхромнага малюнка з арлом — кафля больш позняга часу, большая па памерах, прамавугольная. Карычневы арол на белым фоне ў кіпцюрах трывмае лаўровыя галінкі. Усяго сέнія нам вядома каля дзесяці кафляў з варыянтамі выяў арлоў. Хутчэй за ёсё малюнак гэтых заказваўся па эскізах гаспадароў замка Радзівілаў. Вядомы лісты з замалёўкамі печаў з Варшавы і Барысаў<sup>3</sup>, якія, магчыма, рабіліся Багуславам Радзівілам, што сведчыць пра пільнае вывучэнне заходнегуропейскіх наветных узоруў. Зразумела, што ёсё лепшае прыстасоўвалася да мясцовых умоў, дадаваліся новыя рысы, удакладняліся старыя. Гэта рабіла станоўчы ўплыў на ўзровень мясцовай вытворчасці.

Сценныя кафлі клалі не роўна адна на адну, а так, каб другі, вышэйшы рад, клаўся на сярдзіны кафляў ніжэйшага раду, што стварала натуральны замок і павышала трываласць.

Завяршалі вуглы печы «кутнія» кафлі. Яны састаўляліся з цэлай кафлі і палавінкі, якія змноўваліся пад прымым вуглом румпай. Дзякор, як правіла, заставаўся той жа, што і на сценных, — расліны і геральдычны.

Падкрэслівалі прапорцыі і рымты аб'ёму печы кафлі «паясовыя», рэльефы якіх былі выкананы па міфалагічных сюжэтах. На месцы ў печы паясавых кафлі сімвалізуюць межы, і таму малюнкі лістоў-цмокуў гучаць як злыя варожыя сілы, над якімі ганарова ўздымаецца арол — герб князя, асобна вынесены на кафлю-«медальён». Размяшчалася яна, відаць, у самым цэнтры, дэманструючы ўладу, сілу, непераможнасць.

Зусім іншыя па зместу «карнізныя» кафлі, якія служылі сувязнымі пераходнымі формамі паміж рознымі аб'ёмамі печы. На гэтых кафлях міфалагічныя, раслінныя, рэлігійныя сюжэты. Яны раскрываюць мару пра шчасце, славу.

Узвышана, трывумфальна гучаць букуты, гірлянды, ланцужкі дубовага лісця на кафлях-«каронках» і «гарадках» уверсе печы. Асабліва цікавая кафля-каронка з букетам і лічбай 1583. Яна, магчыма, урачыста сведчыла пра заканчэнне будаўніцтва падночнага корпуса і яго інтэр'eraў.

Верх печаў перакрывалі кафлі-«дахўкі» з тыповым і распаўсюджаным малюнкам «рыбайнай лускі».



Карнізная кафля.  
Канец XVI—начатак XVII ст.

Усе тыпы кафляў падбіраліся ў розных камбінацыйных варыянтах, дзе колькасць і іх месца былі абумоўлены памерам памяшкання і відам печы. Ад гэтага залежаў і агульны колер печаў. Калі печ падбіралася з раслінных матываў з пераважна сінімі фарбамі, то каларыт гучаў у халоднай, спакойнай, летуценнай гаме. Калі ж ужываліся выявы з цёмным арлом, дзе было шмат жоўтага светлага фону, то гэта гама гучала ўжо канцрастна, трывожна і разам з тым сцвярджаўна.

Каляровая палітра кафляў не вельмі багатая. Ужывалася белая прыглушаная глазура, сіняя глухая — кобальтавая, цёмна-карычневая празристая — марганцовая, глухая жоўтая, зафарбаваная вокісам сурмы, і светла-зялёная — сумесь жоўтай і сініяй. Выразнасць малюнка падкрэсліваў рэльеф.

Вытворчасць кафлі была разлічана на масавы тыраж. У драўлянай форме адцікалася з гліны вонкавая пласціна з невысокім дэкаратыўным рэльефам, прымацоўвалася ганчарная румпа, і пасля высыхання кафля абпальвалася. Затым вонкавая паверхня кафлі размалёўвалася і зноў абпальвалася. Пра дэйнавое абпальванне гавораць памеры вырабаў, бо тэракотавыя кафлі крыху большыя, чым каляровыя, што сведчыць пра ўсадку пасля другой тэрмічнай апрацоўкі.

Дэкаратыўныя характеристыка кафлі нясе ў сабе тэхнічныя ўмовы спосабу фармавання, дзе форма разлічана на свабодны выхад адойту, якасць матэрыялу, яго механічную трываласць, уплыў сумежных матэрыялаў, якія ўжываліся ў дэкаратыўна-прыкладным народным мастацтве. Галоўную ролю тут адыгрывае дрэва, з якога робіцца форма для кафляў. Майстэрства разъбяроў, распрацаваныя матывы і прыёмы, характеристычныя для разьбы, бяспрэчна, не праходзілі без уздзення на развіццё беларускага кафлярства. З другога боку, на яго дэкаратыўныя характеристыкі упłyваў свецкі алейны жывапіс са сваім светапоглядам, процілеглым народнаму мастацтву. У гэтай складанай барацьбе перавагу атрымлівалі жыццелюбівыя, ураўнаважаныя, неўміручыя традыцыі народнага мастацтва.

Не вельмі вялікая, але прыгожая каляровая калекцыя кафлі з Мірскага замка вабіць нас, бо раскрывае вельмі харектэрную старонку гісторыі беларускага народнага мастацтва.

Паліхромныя кафлі дапамагаюць уяўіць узровень мастацкага аздаблення старажытных інтэр'eraў і выкарысточыць гэтыя веды ў час рэстаўрацыі Мірскага замка.



Паліхромная кафля (сцэнная). Канец XVI—начатак XVII ст.



Кафля — медальён. Канец XVI—начатак XVII ст.

<sup>1</sup> Инвентаръ магнатских владений Белоруссии XVII—XVIII вв. Владение Сморгонь. Мин.: Наука и техника, 1977. с. 24.

<sup>2</sup> Археалагічныя даследаваніі праводзіліся рэстаўрацыйнімі майстэрнямі Міністэрства культуры БССР (кіраунік А. А. Трусаў).

<sup>3</sup> Цэнтральны дзяржаўны гістарычны архіў БССР, фонд № 694, воліс № 1, спрэва 287, лі. 24, 31, 31 адв.